

Жывая традыцыя



Маладзечанская электрычка толькі паспела высадзіць у Вязынцы першыя гасцей, а на тэрыторыі філіяла музея Янкі Купалы ўжо ўсё гатова да свята. Вясна — паненка, вядомая сваімі капрызамі і пераменлівым характарам.

Агу, вясна, агу, красна!

Гуканне вясны ў Вязынцы ладзяць не першы год, таму свята ўжо займела традыцыйны фармат: загульняныя песні, карагоды, моладзевыя гульні, танцы, кірмаш рамёстваў.



Уздоўж ганка музейнай пабудовы гандляры расклалі свае тавары — якіх толькі вырабаў тут няма!

колеру, упрыгожаны белай і чырвонай глазурай — у форме сэрцаў і, вядома ж, птушкі!

Пакарагодзіўшы, моладзь пачынае гуляць. Гульні таксама традыцыйныя: «Яваровы людзі», «Баяры», «Цяцэрка» — умілі нашы продкі веселіцца! Крыху стаміўшыся, госці ладзяць пікіні ці проста прагульваюцца па беразе Вязынкі.

Збоку ад кірмашу разгарнулася кухня: на агні грэецца ў вёдрах вада на гарбату, пхавана бліны.

Хакей. ЧС-2014. Нашы сапернікі

МАЛЕНЬКАЯ ЛАТВІЯ Ў ВЯЛІКІМ ХАКЕЙ

Дзе хакей любяць так моцна, як і ў Канадзе? Магчыма, адказу нехта здзівіцца, але ў Латвіі. Гульні там збіраюць заўсёды вялікую аўдыторыю, заўятары на стадыёне ствараюць неверагодна добрую атмасферу — «хвароць» там любяць і ўмеюць.

Латвішцы з'яўляюцца самым папулярным відам спорту. Зборная ўпершыню прыняла ўдзел у чэмпіянаце Еўропы ў 1932 годзе і заняла перадапошнюю 8-е месца.

Адным з самых выдатных гульцоў латвійскага хакея і да гэтага часу з'яўляецца Хелмут Балдэрыс. У чэмпіянатах СССР Балдэрыс забіў 333 галы.

Намала латвійскіх хакеістаў пагулялі і ў Нацыянальнай хакейнай лізе. Сандыс Озалінш, Артурс Ірбе, Сяргей Жолтак і Карліс Скраціншыш былі найбольш паспяхоўнымі.

Кубак Стэнлі (сезон 1995-1996). Озалінш і Ірбе гулялі ў матчы зорак НХЛ. Зборная Латвіі вярнулася на міжнародную арэну самастойнай камандай у пачатку 90-х.

На Алімпійскіх гульнях найлепшым выступленнем стала 8-е месца ў Сочы. Зборная не выглядала слабай, паказала добры, змястоўны хакей.

У Латвіі гэтак жа выступаюць ацанілі як удалае, і кіраўніцтва і заўятары засталіся задаволенымі сваёй зборнай.

Калі ў вас добры варатар, вы шмат чаго можаце дамагчыся. Наш каліган паказваў сапраўдныя лідарскія якасці, шмат якія гульцы правялі сябе.

Штогод у краіне праходзіць свой чэмпіянат на хакей, у ім удзельнічае, як правіла, 8 камандаў.




рурга з Ліепая ўдзельнічаў у Адкрытым чэмпіянаце Беларусі. У Кантынентальнай хакейнай лізе Латвію прадстаўляе рыжскае «Дынама».

СЁННЯ. Месяц: Апошняя квадра 24 сакавіка. Месяц у сусудззяў: Варшава, Кіеў, Рыга, С-Пецярбург, Вільнюс, Масква.

ЗАЎТРА. Геамагнітная ўзрушэнні: Віцебск, Мінск, Магілёў, Гродна, Брэст, Гомель.

Свет раслін Беларусі ў міфах, легендах, паданнях



Па гарызанталі: 1. Шануемае на Беларусі магічнае дрэва — ахоўнік, якое сімвалізуе жаночы пачатак; у міфалагічных легендах русалкі выходзяць з вады і гоідаюцца на ... дзясцаты пускелі на вадзі ... вянкі, каб паварачыцца пра свой далейшы лёс.

Правяцэ, калі ласка, па гарызанталі: 1. Бярэць у 8-ым і 10-ым пытаннях. 2. Паведаваў, што ў краіне не будзе збіраць (прык.). 18. Звязаны пук жатых сцёбляў зба-

Даты: 1801 год — нарадзіўся Канут Іванавіч Руескі. Падзеі: 1989 год — 25 гадоў таму адбыліся выбары ў народныя дэпутаты СССР. Людзі: Федар ЯНКЮСЬКІ, лінгвіст, пісьменнік.



УСМІХНЕМСЯ. Па сценах не лазь, кіпцюры аб каналу не вастры... Дзеці — кветкі жыцця! Маці — гасічам! — Чацуйцеся, не саромейцеся...

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Тэлефоны: прыёмны — 287 18 38; аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64; падлікі і раслішчэння — 287 18 38; 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказны за вылук даяцкаў: «Чырвоны змена» — 292 44 12.